

— Многа перамен адбылося за 15 год. Сярод гэтай въмянлічасыці вы заставаліся пэўным сабе на шляху культурна-соцыйльнага адраджэння. Вы адбілі ў сваіх творах быв селяніна, далі абрэзкі змаганьня. Вы арганізувалі трупу, якая набывае вялікія сымпаты ад тых, дзеяя каго ставіць спектаклі. Прафэсуро Університету Вас вітае.

— Ад гарачага сэрца вітае цябе Інбелкульт,—гаворыць Якуб Колас;— Вітае, як лепшага сына народу. Твае думы з ім. 15 год ты моцна трymаў сцяг святла ѹ нёс яго ѹ цёмныя куточки ѹ кідаў зярніты засеву Яны ўышлі, і мы нізка табе кланяемся.

Ад прафсаюзу раб'асцівты вітае т. Ахрамовіч і ацэнівае работу Галубка.

— Галубок у сваіх п'есах высмеівае буржуазію. Ен паказвае, як зараджаецца пролетарыят. Творы Галубка даюць магчымасць чэрпаць матар'ялы для выхаваньня моладзі, і ѹ гісторыі клясавай барацьбы Галубок зойме пачаснае месца.

І цэлы шэраг прывітаньня ѹ ад вучняў, студэнтаў, артыстаў, моладзі ліццпца ад шчырага сэрца Галубку. Ільінскі ўспамінае супольную працу ѹ Беларускім Дзяржаўным Тэатры. Апашонак ад студэнтаў Б. Д. У., Паскробка ад студэнтаў Б. І. С. Г. і Галубок верыць, што новыя кавалі скуюць сусветны інтэрнацыонал, што новыя аграномы ѹ каморнікі разъмаркуюць зямлю ѹ там, дзе цяпер топчапца панскі конь.

Александровіч ад студэнтаў пэдтэхнікуму падносіць адрес і чытае цэлы шэраг прывітальных вершаў сваіх сабору. А вос студэнт-рабфакавец:

— Калі-б спытаць, чые мы творы лепш ведаем, мы адкажам Галубка— і Галубок з імі.

Вітаюць і ад акрайных клюбаў і ад дзіцячых дамоў, для якіх Галубок на раз уладжваў дармовыя спектаклі.

Позна зацягнулася вітаныні. У бурных воплесках, у гуках беларускай марсельезы ўсе шанавалі юбіляра. Зіхацела ўрачыстасць, якую толькі пра-

цоўны люд пад чырвонымі сцягамі вольнай зямелькі і можа ўладзіць свайму сыну. Чулася, што Галубок блізка дайшоў сэрца працоўнай гушчи, якая горача і шчыра ўмее ѹ прывітаць свайго добрага працаўніка.

Пасля ўрачыстага пасяджэння група Галубка гожа адиграла яго п'есу «Ганка» з быту пансага. Ад шчырага сэрца ўсе пасміяліся над гніўшым панскім гняздом і яго паралюшовымі птушанятамі, запалляючыся нягаснаю ненавісцю да ўсіх тых, што яшчэ не спораны з гнёздам, што яшчэ разълетваюць над заходнімі блакітамі і высмоктваюць сокі з працоўных гушчаў. 29 красавіка—гэта съветная старонка з гісторыі разъвіцця беларускага тэатру ѹ яго дзеячоў. Ва ўесь рост на ёй—Уладыслаў Галубок.

А. Рэна.

3 майго жыцця.

(Аўтобіографічны нарыс).

Радзіўся 19-га студзеня (ст. ст.) 1892 году ѹ Капылі Слуцкага павету, Менскай губэрні. Бацькі займаліся хлебаробствам; апроч таго, бацька меў адукцыю вэтэрынара. З двух братоў і дзьвёх сёстраў я быў старэйшы. На 15 годзе жыцця скончыў капыльскую пачатковую школу. Жаданыне бацькоў і настаўнікаў было пусціць мяне па педагогічнаму шляху, а маё—вучыцца дзе-б то ні было. Але лёс судзіў другое: неўзабаве памёрла маці, бацька запіў, і на мяне, як на старэшага, лёг уесь цяжар гаспадарскае працы. Цяжкая праца, боль душы за сям'ю прымушала шукаць уцехі, і гэтай уцехай была кнішка, якая і на похі ў часы спачынку, і па дарозе да хаты ці на поле, і дома да глыбокай ночы была майм сябром. У гэтую пору яшчэ клекатаў прыліў рэвалюцыі 1905 году, і маё маладое сэрца імкнулася быць капляй гэтай стыхіі. Капыль у той час жыў неікім асабістым ад іншых глухіх куткоў жыццём: моладзь складала розныя гурткі ѹ залежнасці адсталасці, а разам з гэтым і патрэб душы. Былі і асьветнікі, істнаваўшыя

яўна, і тайныя політычныя, былі і адпавядайшыя тэй і другой мэце разам. Я, Чарнушэвіч (беларускі поэт) і іншыя прагнёмы ўсёй душой мець сувязь з гэтымі гурткамі і, здаецца, у 1908 годзе знаёмімся з выдатнымі ўдзельнікамі рэвалюцыйнага руху Капыля (Жылуновічам, Станілевічам) і ўваходзімі роўнапраўнымі сабрамі ў іх гурток. Душа рвеца к дзейнасці; хочацца шырокага размаху, але рэвалюцыйны прыліў супаківаецца, мацнее сіла раакцыі; Капыль да 1905 году на бачыўшы настаяшчага паліцыйскага, цяпер дрыжыць ад конных і пешых стражнікаў.

Яшчэ на школьнай лаўцы ў многіх маіх таварышоў меўся нахіл пісаць; спрабаваў і я, але гэтае— пісаныне вылівалася ў нязграбныя сатыры, якія пушчаліся па адресу адзін другога. Але к гэтай пары ўжо некаторыя началі друкаваць свае творы; у Капыль нейкім чынам папала «Наша Ніва», дзе Жылуновіч прымаў ужо відны ўдзел. Вось выпадак, які штурхнуў мяне да літаратурнай працы. Прыходзіць да мяне ў гумно, дзе я малаціў, Хведар Чарнушэвіч і кажа:

„Вось я напісаў некалькі вершаў на беларуску і думаю паслаць у «Нашу Ніву»; можа ты што-небудзь напішаши, дык разам пашлём“.

Я напісаў прозаічны жарт «Ласун», які можа праз тыдзень быў надрукаваны ў № 52 «Нашае Нівы» за 31 сінэжня 1909 году. З гэтай пары начынаецца пастаяннае супрацоўніцтва ў «Нашай Ніве» раней прозай, а пасля поэзіяй, і наогул літаратурная праца ў беларускай прэсе.

К 1910 году ў Капылі засноўваецца нашым гурком выдавецтва рукапіснага журналу „Зара“ на расійскай мове, а праз некаторы час журналаў—«Голос Нізы» таксама на расійскай мове і журналу на мове беларускай (назывы ня памятаю), дзе таксама прымаю ўдзел; апрош гэтага, супрацоўнічаю ў журнале «Агні», які выдаваўся ў Кіеве.

Але ўжо Капыль і яго жыццё начынае нездавальняць маіх духоўных

патрэб, і душа рвеца к больш культурнаму цэнтру, хочацца паглядзець на съвет. Гэтае у канцы 1911 году пры дапамозе Станілевіча, які зрабіў уплыў на бацьку, і пры яго дапамозе адначасна з ім пераехаў у Пецярбург. Цяжка было першыя часы: жыццёвы запас выходзіў з кішэні, а працы ня было, і на раз, праходзячы мастамі праз Няву, лезылі ў галаву дрэнныя думкі...

Потым завялося знаёмства ў знешлікі праца. Шум роднай прыроды з'яўляўся на шум заводскіх машын, якія першы раз палохалі, а потым мяне спадабалі, і спадабаў іх я... Рабочыя, сынерш паглядаўшы на мяне коса, потым зразумелі мяне і пабратаяўся я з імі. Матар'яльная забяспечка таго часу было кепская, але для душы было многа сіравы. Гэту вольны час я аддаю кніжцы і піару, уваходжу ў сябры клубаў, знаёмлюся з літаратарамі, бываю на сходах гуртку маладых расійскіх пісьменнікаў пад старшынством Чапыгіна, трymаю цесную сувязь з беларускім выдавецтвам «Загляне сонца і ў наша ваконца» і супрацоўнічаю ў яго журнале «Маладая Беларусь».

Але наўшоў год прызвіту, які крута павярнуў жыццё і разьбіў мае маладыя спадзвесы. У восені 1913 году я быў забраны на вайсковую службу і назначаны ва флот. Кранштадт, які пасля мы называлі другім Сахалінам, пакінуў надта кепскае ўражанье; штодзённыя муштры выбівалі з галавы кожную іскру жывога начыння, дні здаваліся гадамі і думалася, што гэтamu ня будзе ні просьвету ні канца. Але праз чатыры месяцы папаў у машынную школу, дзе вальней уздыхну і аддаўся ўсёй душой навучанню тэхнікі. Праз два гады вытрымаў экзамены на штатнага машыніста і на машыннага старшыню, але аесьцету ў гэтай галіне цягнуў далей, рыхтуючыся на степень мэханіка другога разраду.

З 1915 году начынаю жыццё сапраўднага марака... Наведваюся часта ў розныя гарады Прывалтыкі, атрымліваю баявое крашчэнне. Але гэтае

пачынае давіць грудзі, хочацца ўцячы ад гэтага страханцыя, але, закованы ў бранявыя съцены, ня мог выбрацца. Ніколі, нідзе ня можа быць гэтулькі думак, мукаў душы, як тут, у гэтых абстасінах, калі адрезаны ад людзкога і свайго жыцьця і думаеш аб ма-
чымасыці съмерці. Можа мілёны раз
мігнуль перад вачымама розныя вобра-
зы, родная сям'я. Толькі і адпачнеш
душой, калі ўг'ешся вачымама ў шы-
рокую даль мора і пад яго гоман су-
пакоішся, нібы зас্তечеш.

На гледзачы на ўесьце прыгнёт з
боку маючых уладу, на караблех кі-
пела жыцьцё, кавалася моцная воля і вітаў здаровы дух. Трумы—гэтыя
норы—ня раз агалашаліся клічам нез-
даволенія, і гэты кліч наядка вылі-
ваўся яўна наверх. Былі выпадкі, калі
матросы голасна заяўлялі свой про-
тест наkonт харчу, і іх патрабаваныі
здравінняліся. А былі выпадкі, калі
ўчыниліся, нават, пакусы на шкодных
асоб.

І гэты цесны саюз, гэтае братэр-
ства не давала вяснуць майму пачуць-
цю і я разам з пакрыўджанымі зьлі-
ваў свой голас.

У 1917 годзе быў камандырованы ў
Універсітэт Салдат-Рэспубліканцаў пры
Пецярбурскім Дзяржаўным Універсі-
тэце і спадзяваўся, астаўшыся там,
прапяцгнуць асьвету, але бойкі за-
аўладаныне Рыжаскай затокай адпяг-
нулі мяне назад і прымусілі быць
съведкам не падзвенія.

За час рэвалюцыі траплялася пры-
маньць удзел ва ўсіх стадыях яе ходу ў
Пецярбураве, і займаць шмат адпавед-
ных выбарных пасад па месецу службы.

У час, калі немцы займалі Гельсін-
гфорс, я быў камандырованы морскай
уладай у Ніжні Ноўгарад, як член
эвакуацыйнай камісіі для здачы ма-
емасыці Свялабарскага порта, дзе 2-га
ліпеня і быў ціжка ранены двумя асо-
бамі Тамердзяро і Шахавым, з якой
прычыны — і па гэты час невядома.
Праляжаўшы 11 месяцаў у больніцы,
атрымаў пасаду ў Ніжагародzkім порце,

дзе і праслужыў да 7-га жніўня 1921
году, пасля чаго быў загадам Нар-
камасыветы адазван у Менск.

А. Гурло.

* У сьнежні гэтага году спаўня-
еца пятнаццаць гадоў літарацкай
працы беларускага пісьменніка Цішкі
Гартнага. У нумары 25 «Наша Ніва»
за 4 сьнежня 1908 году была надру-
кавана яго першая корэспонденцыя з
мястечка Капылю, у якой Цішкі
Гартны апісваў настрой капыльскага
жыхарства, апагуши ў брудную будзён-
шчыну пасля ўздыму 1905—6 гадоў.

* Цішкай Гартным знойдзены і
прывезены ў Менск рукапісы *нябо-
чыска Ф.-Шантыра*. Рукапісы хава-
ліся ў ядынай яго сястры, Гурскай,
якая пражывае ў м. Слуцку. Яны ад-
носяцца да першага перыяду твор-
часці пісьменніка, 1910—1912 г. г.
і пазнейшых гадоў. Рукапісы ёсьць
на беларускай, польскай і расейскай
мовах, якімі добра валадаў Ф. Шан-
тыр і на якіх у пачатку свае літа-
рацкай працы спрабаваў пісаць. Ся-
род знойдзеных рукапісаў ёсьць 12
вершаў, некалькі абрэзкоў поэтычнай
прозы і апавяданыні «К волі», «Пад
шум лесу», «Адзінокі», «У вялікі
дзень», «Песьня прарваная» і інш.
Больш познія рукапісы Ф. Шантыра
на вялікую школу дзесьці працалі.

* 29 ліпеня ў Слуцку на політычна-
педагогічных курсах адбыўся *вечар*
развітання з песьніаром Я. Кола-
сам, які чытаў слухачам мэтодыку
роднай мовы. Я. Коласа шыра віталі
ўсе слухачы курсаў, зрабіўшы яму
овацию.

* Рэжысэр Беларускага Дзяржаў-
нага Тэатру Е. Міровіч напісаў гісто-
рычную драму «Каліноўскі»—з часоў
польскага паўстання 1863 г., якая
пойдзе ў Б. Д. Т. ў наступным сезоне.

* Загадчыкам мазырскага павятова-
гага аддзялення госархіву т. Доўга-
полавым знойдзена *грамата* *Магдэ-
бурскага права*, дараваная Мазыру
польскім каралём Янам Трэцім. Гра-
мата памечана 1680 г. і напісана на